

**СТУЖКА НАДЗЕІ - гэта сімвал салідарнасці мастакоў, выражэнне нашай зацікаўленасці і падтрымкі беларусаў у іх мірным імкненні да свабоды і дэмакратыі.  
Да ўдзелу ў праекце запрашаем мастакоў з усяго свету.**

**Рэгламент праекта:**

1. У праекце можа ўзяць удзел любы мастак, які да 15.03.2021 дашле сваю працу на адрас арганізатара, паданы ніжэй.
2. Удзельнікі праекта перадаюць арганізатарам права да выкарыстання сваіх прац з мэтай папулярызацыі ідэі праекта ў розных формах, а дасланыя працы бясплатна пераходзяць ва ўласнасць арганізатара.
3. Мастак дасылае не болей за 3 працы на тканіне фармату: 30 см x 30 см, вытрыманыя ў 2 колерах: БЕЛЫМ і ЧЫРВОНЫМ.
4. Арганізатары пакідаюць за сабой права да выбару прац для публічнай прэзентацыі.
5. Высылка працы азначае згоду з рэгламентам.
6. Праца можа быць выкананая ў любой тэхніцы: жывапіс, бацік, пэчворк, габелен, змешаная тэхніка і г.д. Важна, каб тканіна НЕ БЫЛА Ў АПРАВЕ і каб магчыма было яе сшыць з працамі іншых мастакоў.
7. Усе дасланыя працы будуць складзеныя ў адну вялікую кампазіцыю і ўручную сшытыя валанцёрамі падчас адбысловага хэпенінгу такім чынам, каб разам утварылі стужку шырынёй 90 см.  
Даўжыня стужкі - нашай сумесная працы - будзе залежыць ад колькасці дасланых на праект прац.
8. Гатовая стужка разам са спісам мастакоў, якія ўдзельнічаюць у праекце, будзе прэзентаваная падчас выставы ў Ольштыне (у Цэнтры міжкультурнага дыялогу "Дом Мендэльсона"), а пазней у іншых грамадскіх месцах і галерэях у Польшы і замежжы. Першая прэзентацыя працы запланавана на 21.02.2021.
9. Арганізатары бяруць на сябе абавязак фота- і відэа- дакументацыі праекта, каторая будзе апублікаваная ў форме фотарэпартажа анлайн на старонцы падзеі і старонцы арганізатара.  
Запланавана таксама выданне каталогу.
10. Скрайні тэрмін высылкі прац - 15.03 2021 г.

Арганізатар: BORUSSIA

Ідэя: Nigunim project

Куратары праекта: E.Pohlke, G.Vaicys

Фатаграфічнае суправаджэнне праекта: Paweł Strzelec

Арганізатар: Фонд "Барусія"

Адрас арганізатара:

Fundacja „Borussia”

ul. Zyndrama z Maszkowic 2

10-133 Olsztyn

Польша